

АДКАЗНАЯ ПАРА

ДА ЗІМОВАЙ
СЕСІІ —
18 ДЗЕН

Заканчиваеца юбілейны 1972 год. У летапіс нашай Радзімы ён упісан як незвычайны, і не толькі таму, што Саюзу ССР спадчына паўстагоддая. Гэты год па сваіх кліматычных умовах з'яўліўся строгім экзаменаторам брацкай ўзаемадапамогі, дружбы і з'янданасці савецкіх людзей. Выпрабаванне вытрымана на выдатна. Агульны мі намаганнямі шматнай нальнай сім'і народу ССР зроблена ўсё для таго, каб вырасці і ўбраны ўраджаны ўраджай сельскагаспадарчых культур, дабица новых поспеху ў ўсіх галінах народнай гаспадаркі.

Вілкі ўклад у агульную справу на юбілейнай вахце ўнеслі і студэнты. Асаўліва старанна падправілі яны на ўборцы ўраджака бульбы, за што заслужылі падзялку ад працаўнікоў сельскагаспадарчай вытворчасці.

Работа восенню ў калгасах і саўгасах адняла шмат часу. Вучэбную праграму першага семестра даводзіцца праходзіць у сіліх тэрмінах. Гэта патрабуе вядзіцца напружанацца сліз разумовай працы. І ўсё ж пераважна большасць студэнтаў нашага ўніверсітэта, якія сведаць вынікі благучай паслухоўкі, добра спраўлецца з пастаўленымі задачамі, і калі заходзіць размова аб працягненні ўзімковай сесіі, яны хвальюцца ў меншай меры.

Побач з гэтым трэба сказаць, што ёсць і такія студэнты, каму ціпер нельга трапіцца без карысці ніводнай мінuty. Да сесіі засталося зусім мала часу — усяго 18 дзен.

Правільная падрыхтоўка да экзаменаў і заликаў з'яўляецца арганічнай часткай навучальнага працэсу і дапамагае абагуці і замацаваць веды, прывесці іх у страйную сістэму, а таксама ліквідаваць узімковы ў правдзе вучэбных заняцій прафесій. Кожны студэнт ціпра

В. ЮФЕРАУ,
начальнік вучэбнай
часткі.

АГУЛЬНАЯ ЗАКЛАПОЧАНАСЦЬ

У студэнцкім асаўроддзе адчывашца ўжо напружаная пара. Гэта і зразумела: да ўзімковай сесіі засталося зусім ніякога часу. Студэнты пазней сталі саседзіваша ў чытальныя залах, праз поўнач сведаць вонкі ў інтэрнатах.

З іхм запасам ведаў мы прыйдзем да сесіі, выявіцца на экзаменах. Аднак загадзя трэба паклапацца, каб вытрымьці іх паслухоўку.

Н. ВОЛКАВА,
Л. ДЗЯМІДАВА,
студэнткі першай групы
чацвёртага курса
біёлага-глебавага
факультэта.

ЛЕНИНСКІ ЎРОК

НА ВАЖНУЮ ТЭМУ

Мы — патрёты — вітэрыніяналісты! — пад такім давізам прафесійны ў нас, гісторыкаў 2-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта, Ленінскі ўрок. Яркі, змяшчаны працягом выступленія Віктора Бабраўчыні, Аляксандра Махова, Юр'я Айдаша, Уладзіміра Аляксея, Валіянты Старокожавай,

Алены Гержак, Надзеі Фаміной, Гіара Нямкевіча. Яны поўна раскрылі сутніць і асноўныя прынцыпіі савецкага патрятызму і праletарскага інтэрнацыоналізму, прывіл ясавыя прыклады праяўлення савецкага патрятызму ў сродках масавай паслухоўкі, выхаваннем

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 38 (132)

Субота, 16 снежня 1972 г.

Год выдания 4-ты

Ціна 2 кап.

Рыхтуючыся да 50-годдзя ўтварэння ССР, КАМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ, САВЕЦКІ НАРОД З ЗАКОННАЙ ГОРДАСЦЮ АГЛІДВАЮЦЬ ПРОІДЗЕНІІ ШЛЯХ ГЕРАІЧНЫХ ПЕРАМОГ I ЗДЗІСНЕННЯУ.

З Пастановы ЦК КПСС «Аб падрыхтоўцы да 50-годдзя ўтварэння Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік».

ПРЫСВЕЧАНАЕ ЮБІЛЕЮ

12 снежня ў актавай зале ўніверсітэта адбылося ўрачыстае пасяджэнне Вучона-

га савета і партыйнага камітэта, прысвечанае 50-гаддзю ўтварэння Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Пасяджэнне адкрыў рэктар ўніверсітэта акадэмік Ул. А. Белы. Ен прада-

НАРОДНАЯ ЎДЗЯЧНАСЦЬ

13 снежня ў сувязі з 50-гаддзем утварэння ССР на брацкую магілу савецкіх воініў на шанаванія памяці барацьбай за сваю будоў і незалежнасць нашай Рады.

кага калектыву Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ўскладнены вінкі. На мітынгу быўла ўшанаваны памяць барацьбай за сваю будоў і незалежнасць нашай Рады.

«Вучоныя ГДУ—50-годдзю ССР»

— пад такім давізам з 18 па 21 снежня будзе праходзіць першая навукова-метадычная канферэнцыя па выніках навукова-даследчых і навукова-метадычных работ калектыву ўніверсітэта за 1972 год.

Пленарны пасяджэнні канферэнцыі праводзяцца 18 і 21 снежня ў актавай зале галоўнага корпуса ўніверсітэта з 15 гадзін. Работа секцій — 19 і 20 снежня ў актавай зале, на кафедрах і факультэтах.

На пасяджэннях секцый будзе заслушана і абмеркавана больш двухсот дакладаў па ўсіх галінах науک, вывучаецах універсітэце.

Паважаныя таварыши! Прыміце актыўны ўдзел у работе першай навукова-метадычнай канферэнцыі, прысвячаемай 50-годдзю ўтварэння Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!

АБ РОСКВІЦЕ РОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ

Напярэдадні экзамянальнага юбілем савецкай краіны вучэбны ўніверсітэт выязджае з раёна вобласці і выступае з дакладамі аб развіціі народнай адукацыі, науки, культуры, мастацтва, аб лігансіях даследаванняў. Бедарусь ў сельскай гаспадарцы і прымеславаці ў брацкай сям'і народу ССР. Гэты тэмэ прызначаецца і выступленіі члену савета гісторыка-філалагічнага фа-

культэта ГДУ, якія сустракаліся з працоўнымі калектывамі горада Лоеў. Рабочыя і службовцы з вядзім увагай выслушалі даклады дэканы факультэта Т. І. Язлавай, прафесара У. В. Анічэнкі, дасцэнта А. П. Мишчарскага, Э. М. Энцина, Т. С. Яновай, старшых вулканічнай брыгады М. М. Корсакавай і Л. В. Чіхановіч.

У сярэдняй школе і педагогічным вучылішчы з дакладам: «Беларуская пазыція за 50 гадоў» выступіў дасцэнт М. А. Янкоўскі. Члены літаратурнага аб'яднання «Крыніца» Але́сь Лоза, Пя́тров Раманенка, Але́сь Дуброўскі і іншыя пачынаючыя пазытыўныя працягілі сваю новыя вершы.



На супрэсіях у горадзе Лоеў.



У ДРУЖНАЙ БРАЦКАЙ СЯМ'

МАРКСІСЦКА-ЛЕНІНСКАЕ ВУЧЭННЕ
ПА НАЦЫЯННАЛНУМУ ПЫТАННЮ ВЫ-
ТЫМАЛА ВЫПРАВАВАННЕ НА ПРАК-
ТЫЦЫ, А ЛЕНІНСКАЯ НАЦЫЯННАЛН-
НА ПАЛІТЫКА АТЫМАЛА ПОУННУЮ ПЕРА-
МОГУ.

З Пастаравы ЦК КПСС «Аб падрых-
тойцы да 50-гадзя ўтварання Саюза
Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік».

Адсталай лапцёжнай глухаманию было калісці беларускае Палессе. І як непараўнальна змянілася яго аблічча пры Савецкім уладзе! Гэта стаў квітнеючы край нашай рэспублікі, аб якім вядома далека сокі ўзоровы узімліася навука на Палессе.

У нашым універсітэце вучца і працуць бела русы і рускія, украінцы і армяне, яўрэі і асяціны, башкіры і чувашы — людзі адзінадцаты нацыяльнасцей. Ва ўсіх іх ёсьць свая родная мова, але размаўляюць яны на адной — рускай, на мове вялікага Леніна. З яго іменем у сэрцы кожны іде да замаветнай мэты. Студэнты стараюцца якмага глыбей авалодаць ведамі, каб стаць актыўнымі будучынкамі камуністычнага грамадства, а вучоныя і выкладчыкі ГДУ садзейнічаюць гэтаму.

Хто ты — вучоны ці студэнт, беларус ці не — у нашым універсітэце, як і паўсюдна, адчуваеш сябе роўнінам сирод роўных Грамадзянінамі краіны Саветаў. Для многих Беларусь стала другой радзімай. Аб усім гэтым яскрава сведчаньць інтэрв'ю, узятыя ў вучоных і студэнтаў, людзей розных нацыянальнасцей і пакаленняў.

АНТРОПАВА Лілія Хабібулаўна — татарка,
в. а. дэканка фізічнага факультэта

ПА НАЦЫЯННАЛНУСЦІ — я татарка.

Але так атрымалася, што нарадзілася ў сонечнай Туркменіі, у школу пайшла ва Узбекістане, потым вучылася на Украіне, а атестат сталасць атрымала на Далёкай Пойначы. І траба сказаць, ёйдзе не адчувае цяжкісці з вучобай.

Вышэйшую адукацыю набыла ў Ленінградскім дзяржаўным універсітэце імя А. А. Жданава.

Упершыню ў Беларусь я папала тро гады таму назад, калі ў Мінску праходзіла ўсесаюная канферэнцыя па электроніцы ЗВЧ. Усіх, хто быў на гэтай канферэнцыі ад Варонежскага дзяржаўнага універсітэта імя Ленінскага камсамола, кранулі нейкай асаўлівой спілкасцю, гасцініцасцю і прадаўлюбасць беларускіх людзей. Мы адчуялі да іх глыбокую павагу і спачуванне (якія вядомы, кожны чацвёрты беларус не вірнуўся з вайны). А таму, калі майму мужу Уладзіславу Андрэевічу і мне прарапанавалі праца в універсітэце, мы абое без хістніні ўзгадзіліся. І цяпер вельмі задавалены новым месцам работы.

ДЖЫОЕУ Уладзімір Ільіч — асяцін,
выкладчык кафедры спартыўных гульняў

ЧАТЫРНАЦЦАТЫ год я жыву ў Беларусі і пяты з іх працуя ва універсітэце. З гэтай цудоўнай рэспублікай ўпершыню я пазнаёміўся ў горадзе Магілёве, дзе выступаў за зборную каманду Грузіі ў розыгрышы першынства СССР па футболу. З того часу я і звязаў свой лёс з братнім беларускім народам. Тут гульёў за каманды майстроў класа «Б» горада Магілёва і класа «А» горада Гомеля. У Беларусі закончыў інстытут фізічнай культуры, авансаваўся сям'ёй.

Амаль кожны год са сваёй сям'ёй я бываю на Каўказе ў бацькоў. І заўсёды прыкімчаю тэя сувязь, якія існуюць паміж нашымі народамі. Яны моцныя, непарыўныя.

Для мене Беларусь блізкая стала яшчэ і таму, што ў гады Вялікай Айчыннай вайны за яе вызваленне змагаўся мой бацька.

Спадабалася Беларусь і яе цудоўным людзімама майму малодшаму брату Алегу. Цяпер ён вучыцца ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце на другім курсе факультэта фізічнага выхавання.

ВАРАБ'ЕУ Уладзімір — беларус, студэнт 3-га курса факультэта фізічнага выхавання.

ГРУПА студэнтаў, у якой я займаюся, — шматнацыйнайная. Разам з беларусамі авалодаваюць ведамі рускія, украінцы, армяне. Яскравымі сведчаннемі ўніверсітэцкай дружбы з'яўліліся то, што вось ужо трэці год наша група значыцца лепшай на факультэце па ўсіх паказыках. Амаль усе студэнты — члены або кандыдаты ў зборных каманды універсітэта па разнастайных відах спорту. Некаторыя хлопцы сталі пераможцамі рэспубліканскіх слаборніцтваў і прызёрамі ўсесаюных. Гэта вестяры: белаус Віктар Міндовіч, рускі Віталі Дамінскі, барэц-беларус Віктар Канаваленка, гімнаст з Арменіі Міхаіл Вартанян і іншыя.

Наши работы пасляхова спалучаюць сваю вучобу, заняткі спортом з грамадскай работай. Усе яны вельмі дружныя. Калі каму-небудзь даводзіцца цяжка, скажам, у вучобе, ці ў іншай справе, да яго заўсёды приходзіць на дапамогу таварышы. Гэта прыдае больш сіл і энергіі ў ажыццяўленні ўсіх замаветных мар і імкненненіў ў канчатковым выніку з'яўліліца залогам наших поспехаў.

КІНЗІКЕУ Ахцям Рахматулавіч — башкір, прафесар, загадчык кафедры агульнай геалогіі

У 1969 годзе міне запрасілі на працу ў толькі што створаны Гомельскі дзяржаўны універсітэт. Я ахвотна прыняў прарапанову. Мес наукоўская інтарэсы звязаны з даследаваннем праблем нафтанаосасці карбанатных калектараў. У межах Гомельшчыны знаходзіцца пакуль што адзіная ў нашай краіне нафтагазаносная правінцыя (Прыпіцкая), дзе здабываецца нафта толькі з карбанатных адкладанняў.

Маё ж першае знамёства з Беларуссю адбылося ў гады Вялікай Айчыннай вайны, калі даваўся ўдзельнічча ў вызваленні Гомельшчыны ад німецка-фашистскіх захопнікаў.

У гісторыі Беларусі і майі роднай Башкірскай ёсьць многа агульнага. Іх народы да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі жылі ў прыгнёце і галечы. Пры Савецкай уладзе беларусы і башкіры спазналі сапраўднае шчасце.

Цяпер на Гомельшчыне працуе шмат нафтавікоў і геофізікаў з Башкірскай. А на палах і будоўлях маёй радзімы выдатка зарэкамендаваў сябе трактары «Беларусь», аўтамашыны «МАЗ», «БелАЗ». Тэлевізоры Мінскага завода і многія іншыя вырабы беларускіх прадпрыемстваў таксама карыстаюцца ў башкіркіру вялікім попытам. Усё гэта найлепшым чынам сведчыць аб інтэрнацыйнай дружбе, цеснай эканамічнай сувязі народаў нашай шматнацыйнай краіны.

АРУЦІОНАВА Вольга Сяргеевна — армянка, в. а. дацэнта кафедры фізіялогіі чалавека і жывёлі

НАРАДЗІЛАСЯ я ў сонечнай Баку. Там жа закончыла Азербайджанскі дзяржаўны універсітэт імя С. М. Кірава. У аспірантуре вучылася пры Акадэміі наук Азербайджанскай ССР. Затым міне паспалі ў Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя Ламаносава. Пасля абароны кандыдатаўскай дысертатыўнай памы ў час працавала малодшым наукоўцам супрацоўнікам у інстытуце фізіялогіі АН АзССР.

З Беларуссю параднілася па сямейных аbstавінах. Мой муж — геолаг-нафтавік. У 1968 годзе яго запрасілі на Гомельшчыну, так як рэспубліка мела патрэбу ў кадрах для разведкі новых нафтавых запасаў. У Палескім краі мы пераехаі разам з многімі іншымі землякамі, якія па-бразуку аказваюць беларусам дапамогу ў выяўленні новых нафтавых рэйнаў і здабычи «чорнага золата».

Работа ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце для мене прыносіць вілакіе задавальненіе. У дружных калектыве студэнтаў і прафесар-выкладчыкага саставу — людзі розных нацыянальнасцей Савецкага Саюза. Але кожнаму бачна, што каштоўнасць чалавека тут вызначаеца не па яго нацыянальнай прыналежнасці, а па чалавечых якасцях.

КОСАРАВА Тамара — украінка, студэнтка 3-га курса біёлагія-глебавага факультэта

МНЕ заўсёды падабалася Беларусь, яе гарады, гасцінныя людзі. Таму невынужана стала студэнткай Гомельскага дзяржаўнага універсітэта. Разам са мной вучыцца землякоў-бразукаў. Усе мы з'яўляеміся сведкамі тых выдатных народных традыцый, якія даўно склалі паміж Беларуссю і Украінай. У вышэйшых навучальных установах Украіны таксама шмат вучыцца сябров Беларусаў.

Не могу не сказаць, аў дружбе студэнтаў нашай першай групы і групы фізікі Чарнігіскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута. Гэта — адзін з прыкладаў непарушнай дружбы двюх братніх суседніх рэспублік.

Як студэнтка хачу адзначыць то, што ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце створаны ўсе ўмовы для атрымання трывалых ведаў, развіцця даследніцкіх здольнасцей. У нас, біёлагу, асабліва цікава праходзіць летнія практикі, якія дазваляе замацаваць тэорэтычныя веды, біёлагу пазнамяціца са сваімі будучай прафесіяй.



НОВАЯ ДЫСЦЫПЛІНА

ВЫШЕШАЯ ШКОЛА
В закінчані вырашаньі
важныя сацыяльныя за-
дачы духоўнага разніца студ-
дзіцтва. Да іх адносіцца агуль-
наадукційныя і саётаўклягі :
професійнае фарміраванне
чалавеку і дзяячут. Ва ўмовах
напушча-тэхнічнай рэзальсці,
як было падкрэслена на XXIV
з'ездзе КПСС, професійнальныя
і грамадска-палітычныя патра-
баванія да маладога спецыяліст-
та дарастаюць надзвычай хут-
ка. ВНУ лавіні рыхтаваць добрых
спецыялістаў, здольных
разлізаваць магчымасці сучас-
най науки і тэхнікі, глубока і
губезакона ўздзірваных, ба-
лодзіцачных мастацтвам не толь-
кі кіраванія сучаснай вытвор-
чысці, але і мастацтвам адно-
сі з людзьмі.

У сувязі з гэтым вялікае
тэрарэтычнае і практичнае зна-
чэнне мае выкладанне курса
«Асновы марксісцка-ленинскай
этыкі». Па расціненні Міністэрства
вышэшай і сярдзіннай спе-
цыяльнай адукацыі БССР ён
уведзен як абавязковы ва ўсіх
ВНУ, тэхнікумах і вучылішчах
рэспублікі.

Выучынне марксісцка-ленин-
скай этыкі ва універсітэце будзе
дзе ажыццяўляцца на старэй-
шых курсах. Гэта абумоўліва-
еца ты, што засвячение яе
інтуядзяцца паводыні багаж
філасофскіх ведаў у студэнтаў.
З другога боку этычнае адука-
ванні будзе садзеяйчыць вы-
значэнню ў будучых спецыяліст-
таў жыщчай арментація, гра-
мадска каштоўных маральных
якасцей, камуністычнай пера-
танансці. Выкладанне этыкі
дадаможа маладым таксама ў-
свядоміць сваю грамадзянскую
пазіцыю ў разнастайных сферах
іх професійнальных дзеянасці,
узаставаючы грамадскую і аса-

бістага інтэрэсу, сферміраваць
у сябе маральныя рысы актыў-
най і творчай асобы. Этыкі
абагачае духоўны свет чалаве-
ка, робіць высакародныя і яго
задумы і ўчыні, яна развівае
культуру пачуццяў, робіць эма-
цыянальную і мінагастайную
сферу кантактаў асобы ў гра-
мадстве.

МАРАЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ СТУДЭНТАЎ

Этычнае адукаванні і ма-
ральная разыўтам можна на-
звыць такога чалавека, які не
толькі добра ведае нормы і
правілы паводзін, але і ўсім
вобразам сваёго жыцця, ха-
рактарам учынку даказае ён
неіншыя асноўныя асабы, за-
чыненіем, якіх не існуе.

Менавіта такі вобраз дзеяня-
і — высокое грамадзянства і
грамадскую актыўнасць — разыў-
тавае засвячение асноўных прын-
ципаў марксісцка-ленинскай
этыкі.

Цікавасць студэнтаў выклі-
чычна праблемы ўзаставаючы
«Асновы марксісцка-ленинскай
этыкі» падпрадкаваны асноў-
ных задачаў — маральному вы-
хаванню студэнцкай моладзі,
разыўцю іх маральных якас-
цей і пачуццяў.

Сярод іншых трэба выдзеліць
асвячэнне пытанняў наханен-
ня і маральна-палітычных асноў
узаставаючы юнакоў і дзяў-
чынок.

Абміркоўваючыца тэматаўка і
методыка выканання даследава-
ніяў, работы, прадстаўленіе
на конкурс, заслухоўваючы
даклады студэнтаў і супра-
доўнікаў кафедры. Кіруе гурт-
ком асістэнт нашай кафедры
І. М. Мельнічніка.

Нядайна старши выкладчык
В. Г. Пінчук зрабіў паведамле-
нне аб стаені і прынимаемых
радыёспектраспектральных метадах.

У СНТ быў заслушан
даклад студэнта IV курса А.
Ягоранківа па даследаванні па-
верхнія палімерных матэрыя-
лаў. Найбольшую цікавасць вы-
клікала яго паведамленне аб
магчымасцях метаду эліпсамет-
рыі пры даследаванні гранічных
фаз. Па гэтаму пытанню разыў-
тася дыскусія, у якой побач
з студэнтамі прынялі ўдзел стар-
ши выкладчык Н. Я. Амірава
і аспірант БДУ Н. І. Аляшкевіч
і іншыя.

На наступных пасяджэннях
гуртка выступіць супрадоўнікі
факультета і ІММС АН БССР.
Гуртак даде магчымасць студэнтам
набыць вопыт выступлен-
ня перед аудыторыяй, атры-
маваць ўзораў парад па пасля-
доўнай работе і азнаёміцца з
дзейнасцю сваіх таварышаў.

А. ПАДАЛАЎ,
старшина гуртка СНТ,
студэнт Акурса.

чат. Студэнты пазнаёміца ў
працэсе вывучэння этыкі са
зместам маральных катэгорый
добра і зла, высьветліць, у чым
заключаецца маральны абавяз-
ак, што такое сумленне, у чым
заключаецца сэнс жыцця і ішча-
сце чалавека.

Вялікае значэнне для ста-
наўлення студэнцтва маюць
проблемы професійнальной
этыкі, у прыватнасці, этыкі пе-
дагога, спартсмена, инжынера і
шагат іншых.

Узяўляючы значную ўвагу
рэзвіцію ўнутранай маральной
культуры, фарміраванню ма-
ральных якасцей, пачуццяў асобы,
этыкі аналізу таксама і
пытанні прыгажосці зешніх
паводзін, правілы паводзін на
вытворчасці і ў быту, гэта зна-
чыць сферу этыкета, манеры
адносін паміж людьмі.

Марксісцка-ленинскай этыкі
не толькі абгрунтавае науко-
вое разуменне маралі і яе ролі
у жыцці грамадства, але і
даскрычны аналіз сучаснай
буржуазнай маралі, раскрывае
крызіс буржуазных нормаваў, які
аллюстраванне крызісу капіта-
лістычнага грамадства. Гэта
з'яўляецца пераканаўчым аргументам
у аргументаціі падыходаў
на падыходах універсітэта.

Шыльна ў аудыторыі. Вы-
кладчык матэматыкі Валянціна
Піліпаўна Цалянчук прыводзіц
практичныя заняткі ў слухачо-
падыходчоўчага аддзялення меж-
мат. Юнакі і дзяўчыты даказа-
ваюць тэарэмы, разбираюць за-
данні па алгебры.

Усе вузлавыя тэмы курса
«Асновы марксісцка-ленинскай
этыкі» падпрадкаваны асноў-
ных задачаў — маральному вы-
хаванню студэнцкай моладзі,
разыўцю іх маральных якас-
цей і пачуццяў.

Л. НЯДЗЕЛЯ.
дацент кафедры філософи.

Скрыпцікі крайда па дошы, Радон за радком выстрыжаю-
цца формулы. Не ўсё гладка іде —
часам здараюцца ў адказа-
ваючай і прынчыпічай. Слухачи
падыходчоўчага аддзялення меж-
мат. Юнакі і дзяўчыты даказа-
ваюць тэарэмы, разбираюць за-
данні па гісторыі і мовах.

Знамімісці з некаторымі слу-
чаямі.

Чацвёрты пасяджэніе год па-
чачаў на падыходчоўчым аддзяле-
ні Гомельскага дзяржжуната
універсітэта. Будучыя перша-
курснікі займаюць фізікі і
матэматыкі, замацоўваюць
све веды па гісторыі і мовах.

Знамімісці з некаторымі слу-
чаямі.

Аляксандар Новікаў у 1968
годзе закончыў дзяржжунату.

Да прызыму ў Савецкую Армію
працаўнік лабарантам. За гады
войскі службы паказаў сябе
прыкладным салдатам, асвоіў
дзеяньні спэцыялістам, стаў вяс-
нічым камандзіром. Наводзіць
вузлавыя тэарэмы, неаднаразова заахвоч-
ваўся камандаваннем часці.

— Пасля пасяджэння ў за-
пасіце паступіў працаўнік на
Гомельскі электрамеханічны за-
вод, — расказвае А. Новікаў,
— выконваў разъясненіе земляніні
работы, а потым стаў намотчы-
кам кабелю.

Аляксандар вырашыў стаць
матэматыкам.

— У нашай групе 20 чалавек,
і ў кожнага з іх за пля-
чыма ёсць нядрэнія жыщчы-
вопыт, — гаворыць аб сваіх та-
варышах Саша. — Вось, на-
прыклад, дзеяньні — Наталля
Савельева і Наталля Дзегіцярова.
Першая пасля школы працаўнік
на Гомельскім галантэрэйным фабрыкам,
а другая — на Бабруйскім за-
водзе гумава-тэхнічных выраб-
аў. У кожнай з іх больш двух
год вытворчага стаку.

Працаваў на падыходчоўчым
аддзяленні, — не без горуна гаво-
рыць Л. Д. Ваўлагон, — на-
дзеял Калюга, Генадзь Ступак,
Ікаў Фірэр, Ілеген Батурын
(да хіба ўсіх пералічыш), на
сваіх факультэтах з'яўляю-
цца іншыя.

...У напружаных буднях пра-
ходзіць першыя дні заняткі

на падыходчоўчым аддзяленні.

НА ЗДЫМКАХ: Л. Марты-
нава (уверсе) будзе эканаміс-
там. Добры настрой на будчага
філолага Т. Кацініцінавай (зле-
ва). Група слухачоў падыходчоў-
чага аддзялення (уцізе).



На кафедры фізікі цвёрдага
цела фізічнага факультэта вя-
лікае месца адвоздацца рабоче
навукова га студэнцкага тава-
рства.

У лабараторыях, асішчаных
самым сучасным аbstылі-
нам, студэнты пад кіраўні-
цтвам волытых выкладчыкі і
аспіранты набываюць неіншыя
навыкі навуково-даследчай
работы, распрашоўцаюць свае ве-
ды і круглаўдзя, маюць усе маг-
чымасці стаць добрымі специа-
лістамі па заканчэнні ВНУ.

Выкарыстоўваючы такія ма-
гутныя методы даследавання, як
рентген-структурны аналіз,
УФ і ІК спектраспакія, элек-
тронная микроспакія, электрахі-
мічны аналіз, супрадоўнікі ка-
федры і студэнты вывучаюць
заканамернасці маладой бурна-
развіваючайся наукаў — трыба-
фізікі. Нашы студэнты ўдэль-
нічаюць у выкананні работ па
гаспадаворнай тэматыцы, пра-
водзяць даследаванні ў лаба-
торыях кафедры і Інстытута
механікі металаламірных сі-
стэм АН БССР. Іх лепшыя ра-
боты былі прадстаўлены на
рэспубліканскіх і ўсесаюзных
конкурсах і ўдостоены самай
высокай аценкі.

Работу студэнтаў арганізуе
і плануе студэнцкі навуковы
гуртак, на пасяджэннях якога

РАЗНАСТАЙНАЯ ТЭМАТЫКА

У кабінече пасяджэнію пра-
ходзіла пасяджэнне секцыі
пальчыкай эканомікі Піліпаў-
на. Вялікай увагай былі заслу-
ханы аспіранты кафедры.

Пасяджэнне секцыі на-
сіла даўшыя, творчыя характар.
На ўсіх пытанні, паставленыя
дакладчыкамі, даваліся грун-
тоўныя адказы.

Канферэнцыя прайшла на
высокім навуково-тэарэтычным
уровні. Варта адзначыць уз-
рошшае майстэрства студэнтаў
у вывучэнні матэрыялаў і вы-
кладанні вынікаў сваіх даследо-
ванияў.

Кіраваў работай секцыі за-
гадчык кафедры пальчыкай
эканомікі, кандыдат эканаміч-
ных наукаў, дасэцін М. М. Маёраў.

Вітага сацыялістычнага грамад-
ства», І. Сталбоўскай — «Сут-
насць формы і супірэчнасці ім-
перыялістычнай інтэрграцыі».

Пасяджэнне секцыі на-
сіла даўшыя, творчыя характар.
На ўсіх пытанні, паставленыя
дакладчыкамі, даваліся грун-
тоўныя адказы.

Канферэнцыя прайшла на
высокім навуково-тэарэтычном
уровні. Варта адзначыць уз-
рошшае майстэрства студэнтаў
у вывучэнні матэрыялаў і вы-
кладанні вынікаў сваіх даследо-
ванияў.

Канферэнцыя прайшла на
высокім навуково-тэарэтычном
уровні. Варта адзначыць уз-
рошшае майстэрства студэнтаў
у вывучэнні матэрыялаў і вы-
кладанні вынікаў сваіх даследо-
ванияў.

